

# НЯХАЙ ЖЫВЕ 1 МАЯ— дзень міжнароднай салідарнасці працоўных, дзень братэрства рабочых усіх краін!

Камсамольцы і камсамолкі, савецкая моладзь! Вучыцеся жыць і працаўца па-камуністычнаму! Выпрацоўвайце ў сабе высокія маральныя якасці! Будзьце свядомымі і нястомнымі будаўнікамі камунізма!

(З Закліку ЦК КПСС да 1 Мая)

Праletары ўсіх краін, ўднайцесь!



Орган парткома, рэктарата, мясцкома, камітэта ЛКСМБ і прафкома Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета імя Ул. І. Леніна

№ 18 (363) Пятніца, 1 МАЯ 1959 года Цана 20 кап.

## СВЯТА ВЯСНЫ І СВАБОДЫ

**П**ЕРШАЕ МАЯ—жыццярадаснае вясновае свята. Прачынаеца ад зімовай спячкі прырода, наліваюцца почкі на дрэвах, з'яўляюцца першыя кветкі. І нездарма працоўныя ўсяго свету аб'явілі 1-е Мая днём міжнароднай салідарнасці, днём братэрства рабочых усіх краін.

У дзень Першага Мая вуліцы, плошчы гарадоў і калгасных пасёлкаў запойнены лікуючым народам. Чырвоным полыем гарэць кумачовыя сцягі, шытыя золатам і срэбрам, ва ўрачыстым маршы праходзяць міма трывубн калоны шчаслівых школьнікаў, рабочых, служачых, працоўнікоў горада і калгасных палёў. З вясёлымі песнямі ідзе жыццярадасная моладзь—фізкультурнікі, студэнты, юнакі і дзяўчата, наш слынны камсамол—перадавы атрад маладых будаўнікоў камунізма, актыўныя памочнікі і рэзерв Камуністычнай партыі Савецкага Саюза.

Упершыню ў сваім жыцці адзначаюць гэты дзень першакурснікі ў агульнай сям'і студэнтаў.

Апошні год у радах студэнтаў пройдуць старшакурснікі, будучыя спецыялісты Савецкай краіны: урачы і аграномы, інжынеры і выкладчыкі, мастакі і артысты, журналісты і пісьменнікі.

Многія з іх будучым годзе сустрэнуць дзень Першага Мая на бяскоіцых прасторах Урала, Сібіры, Казахстана.

Разам з усім савецкім народам камекты ў нашага ўніверсітета актыўна ўдзельнічае ў выкананні вялікіх задач, якія стаяць перед Савецкім Саюзам. Паспяхова рых-

туе ўніверсітэт высокакваліфікованыя кадры для сацыялістычнай народнай гаспадаркі. У гэтым годзе наш ўніверсітэт дасць Радзіме 725 кваліфікованых спецыялістаў. З году ў год павышаецца паспяховасць студэнтаў. Расце лік выдатнікаў вучобы.

У нас шмат добрых актыўістаў, якія паспяхова спалучаюць грамадскую работу з выдатнай вучбой. Сярод іх можна назваць студэнта IV курса гістарычнага факультета Ф. Налівайку, студэнта 5 курса матэматычнага факультета Воднева, студэнта III курса фізфака Платонава, студэнту III курса біялагічнага факультета Г. Душкевіч і шмат іншых.

Вялікія дзяржаўныя сродкі адпускаюцца на ўтриманне нашага ўніверсітэта.

Наш абавязак—апраудаць клопаты партыі і ўрада лепшымі поспехамі ў вучобе і навуцы.

Свята Першага Мая камекты ўніверсітэта сустракае новымі поспехамі ў вучбай і навуковадаследчай работе. І выходзячы сення на дэмонстрацыю, шматлікі камекты ў БДУ, яшчэ шчыльней згуртоўваючы рады вакол роднай Камуністычнай партыі і Савецкага урада, гатоў аддаць усю сваю энергію на выкананне агульнародных задач.

Пасля Першага Мая хутка наступаюць дні, калі навучэнцкая моладзь будзе здаваць дзяржаўныя экзамены, несці справа здачу ў атрыманых ведах.

Таварыши студэнты! Жадаем вам добра падрыхтавацца да дзяржаўных экзаменаў, паспяхова іх здаць. І шчаслівага вам шляху, таварыши выпускнікі!

Добрата жыцця і выдатных поспехаў!

## ДА КАМУНІЗМА!



### ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВОЕ МАЯ!

Море флагов, музыки и света.  
Здравствуй, праздник дружбы трудовой!  
Ты идешь по всей Стране Советов  
С высоко поднятой головой.  
Ты идешь по городам и селам.  
По взрыхленной земле целине.  
Словом правды, грозным и весомым.  
Ты выносишь  
Црик горючие...  
Ты идешь сквозь джунгли,  
Сквозь болота,  
Приколом багряный бант на грудь.  
Ты—ответной пулей патриота  
Оккупантам преграждаешь путь.  
Люди мира,  
Труженики-братья,  
Утверждают правоту—  
Песней,  
Теплотой рукопожатия,  
Чувством локтя в сокрушенном строю.

Сергей СМИРНОВ.

### Святочны падарунак

**В**ялікімі дасягненніямі сустракае свята 1-га Мая камекты ўніверсітэта. Творчы ўздым рабочых і служачых у гонар першамайскага свята прынёс выдатныя вынікі.

Падрыхтаваны да друку і атрыманы сігналныя экземпляры наступных кніг вучоных ўніверсітэта: «Мировоззрение М. В. Ломоносова» Я. К. Азаранкі, «Философские и социологические воззрения В. Г. Белинского» В. И. Сципанава, «Происхождение сознания и его особенности» П. Ф. Пратасені, «Основы успешного обучения учащихся в советской школе» Л. В. Шашкова.

Выпушчаныя кнігі складаюць 53 друкаваныя аркушы. Неўзабаве яны паступяць у продаж.

М. БАНДАРЭНКА.

# ВЕЧНА ЗЗЯЙ НАД РЭСПУБЛІК

## Мацнёе дружба паміж народамі

**14** ГАДОЎ МІНУЛА з дня падпісання дагавору аб узаємнай дапамозе і дружбе паміж савецкім і польскім народамі. Мы, польскія студэнты, што здайемся ва ўніверсітэце, маем тут магчымасць штодзённа развіваць і ўзмацняць гэту дружбу.

Польскі народ добра памітае тыя дні 1944—1945 гадоў, калі савецкія салдаты—насланцы вялікай брацкай краіны—вызвалілі яго ад шасцігадовай ківомі. Спаленыя вёскі, руіны гарадоў і заводоў—вось спадчына, якую пакінулі акупанты. Наша краіна была ў даваенных час адной з адсталых у прамысловых адносінах. Не было дастатковая развіта і цяжкая прамысловасць, не было станкабудаўнічых, трактарных, аўтамабільных і іншых заводаў. Што мы зрабілі за гэтыя 14 гадоў? У нас працујуць зараз дзесяткі буйных заводаў. У галіне машина будаванія мы перагналі Італію, да-

гналі Францыю, па здабычы вугалю займае 5-е месца ў свеце. Працујуць ужо новыя камбінаты, напрыклад, камбінат Новая Гута, металургічны камбінат імя Балія-слава Берута ў горадзе Чэштарахе і многія заводы ў Слезіі. Працујуць пабудаваныя за апошніх гады трактарны і аўтамабільны заводы Урсус, Жарань, Люблін і іншыя. Развіваецца авіяцыйная прамысловасць. Адноўлены ўжо амаль усе гарады.

Зусім зразумела, што ўсе гэтыя дасягненні і поспехі немагчымы без сацыялістычных пераўтварэнняў, без штодзённай братэрскай дапамогі Савецкага Саюза. Да нас заўсёды ідзе аbstаляванне заводаў, тэхнічная документацыя, сучасныя станкі, грузападымальныя машыны—усё тое, што нам зараз так неабходна. Брацкую дапамогу адчуваю і мы, навучэнцы Беларускага ўніверсітэта. Брацкія адносіны мы адчуваю на кожным кроку: на вуліцы, у трамваі, на кафедрах.

СССР даў нам, насланцам моладзі новай Польшчы, магчымасць вучыцца ў лепшых савецкіх ВНУ. Ірафесары і вікладчыкі, нашы таварыши—камемольцы ахвотна дапамагаюць нам у вучобе, дапамагаюць назіць жыццё савецкага народа, авалодзяць яго багатай культурай, стаць добрымі специялістамі, выхоўваць у сабе рысы камуністычнай маралі.

1 Мая разам з савецкім сябрамі мы выйдзем на вуліцы, каб прадэмансістрація нашу салідарнасць з усімі працоўнымі свету. Пасля заканчэння ўніверсітэта, працујуць ўжо ў Польшчы, усе свае сілы і веды азаддзім для далейшага развіцця і ўзмацнення дружбы і брацкіх адносін паміж савецкім і польскім народамі.

Шыман РАМАНЧУК,  
студэнт 4 курса аддзялення  
беларускай мовы і літара-  
туры БДУ імя У. I. Леніна.

## Навуковая сесія

З 21-га па 25-е красавіка ва ўніверсітэце праходзіла навуковая сесія, прысвечаная праблемам, што вынікаюць з расчлененню ХХІ з'езда КПСС, і вынікамі навукова-даследчай работы ўніверсітэта за 1958 год.

У работе сесіі прынялі ўдзел вікладчыкі, аспіранты і студэнты. На пленарных і секцыйных наяджэннях было заслушана 147 дакладаў. Больш чым 100 чалавек выступілі ў спречках.

Сесія паказала прыкметныя дасягненні кафедраў ўніверсітэта ў галіне навукова-даследчай работы.

★

За мінулы год тэматыка навуковых даследаваній кафедраў грамадскіх науک значна наблізілася да жыцця. Яна больш поўна адпавядае праблемам сучаснасці. Аб гэтых сведчац і вынесеныя на сесію даклады, значная частка якіх прысвечаны распрацоўцы тэарэтичных і народна-гаспадарчых праблем, якія вынікаюць з гістарычных рашэнняў ХХІ з'езда КПСС.

З вялікай цікавасцю былі за слуханіі даклады дачніка Ф. П. Шмыгава—«Аб поўнай і канчатковай перамозе сацыялізму ў СССР», дачніка А. М. Міхайлава—«ХХІ з'езд КПСС аб ролі прафсаюзаў на сучасным этапе камуністычнага будаўніцтва і інш. Дадатна тое, што ў работе секцыі актыўнаў ўдзел прынялі аспіранты. Аспірант кафедры палітычнай эканоміі Б. П. Голубаў зрабіў даклад «Развіціе цяжкай прамысловасці БССР у 1959—1965 гадах». З дакладам на тему «Аналіз і сінтэз — асноўныя пракцэсы навуковага пазнання» выступіў аспірант Я. М. Бабосаў. У працэсе абмеркавання даклады атрымалі станоўчыя адзінкі.

А. ПЕТУХ,  
В. МАРТАВІЦКІ.

**I** МАЙ. Табе сёняня спаўніца 30. І няхай ты старайшы за сваіх аднакурснікаў на 7—8 гадоў, але ў цябе як і ў іх, уперадзе жыццё, як і ў іх, горача стукае сэрца і на душы радасць, якую прынеслі пазнанні і пераможаныя цяж-

рас, ведаў: кожная прачытаная старонка набліжала ажыццяўленне запаветнай мары. Урэшце перад табой расчыніліся дзвёры ўніверсітэта. Іначай і не могло быць.

Міналі тыдні, месяцы, гады, не паўторныя, студэнцкія гады, у якіх дзеяцца чалавеку самае ви-

## ТОЛЬКІ НАПЕРАД

касці. А ў жыцці—вясна! Вясна асаблівая, яна запомніца назаўсёды. І вось ірышла яна, вясна шматгадовых чаканіяў. Перад табою стосік лістоў. «Дыпломнай работай студэнта 5 курса юрыдычнага факультэта Б. Серафімовіча»,—напісана на тытульной старонцы. Праца ператварылася ў бачымае, адчувальнае «выдатна»—такая адзінка яе, і гэтае «выдатна» пібы гаворыць: значыць, зможаш яшчэ, зможаш больш і лепш!

...Вясна пазбавіла цябе, Барыс, вясёлага шчаслівага дзяцінства, разбурыла школу, адняла бацьку. Яго расстралілі фашысты за тое, што ён камуніст, за тое, што не хацеў, каб па юго роднай зямлі хадзіць вораг. Амаль хлопчыкам, белаголовым, сінявокім, прышоў ты ў абоў на рамонтную майстэрню трэцяга Беларускага фронта. Працаваў не горш за іншых. Гравіраваў, што з-пад хлончыкаў рук выходзяць рэчы патрэбныя для фронта. Затым шаснаццацігодовым пайшоў у 5-ы клас. Пасля год вучобы ў Краснайрскім тэхнікуме сельскагаспадарчых машын, Мінскім палітэхнікуме. Не кожнаму дзеяцца аздру здзяйсніці. І толькі цягнічнага службы ў арміі, звязаная са спецыяльнасцю юрыста, дапамагае табе зразумець, што інжынер—не твае прызванне. Ты паступаш у вячэрнюю школу. Цяжка было: днём служба, а вечарам—заняткі ў дзесятым класе. Часта прыходзілася мяняцца дзяжурствам з таварышамі, каб не працуваць урокі, праседжваць над кнігамі цэлыя ночы. Ты, Ба-

лікас! пазнаць гнет ва ўсё яго наўнаце і прыгажосці. Эта гады самай гарачай дружбы, самых прыгожых сустрач і песьен.

Кажуць, што за кожным чалавекам стаяць яго спрэвы. Ты, Барыс, сталінскі стыпендыянт. А твоя работа—«Судовае будаўніцтва

— Вельмі. А ішоў відлюсткі чытаеш! Вунь, паглядзі, тусі ўсё гародніну стапталі. Не будзе з цябе добра гаспадар. Калі ні тлінеш—усё за кнігамі!—ужо ў каторы раз падтапала маці.

Сям'я была вілікай: адзінцацца чалавек, ціжкавата часам прыходзілася—толькі аднаго хлеба колькі патрэбна.

З маленства Івану разам з братамі прыходзілася шмат працаўца: сеянцы, касіцы, бараанавацы. Хоць і старанна рабіў, але вельмі цягнула да кніг, да навукі. А на вечарах, калі шэры змрок лез праз шыбы, вакол бацькі сабіраліся ўсе дзеяці. Ён ведаў шмат цікавага і цэлым гадзінамі апавядаў малям аб японскай вайне, у якой прынялі ваявальні зему ў войску генерала Курапаткіна, а брытанікі «сідаці Мікаланжу». Дзеяці з цікавасцю слухаю, а думкі пераносілі іх у невядомыя краі.

Аднойчы з суседнай вёскі прышоў сябра Кошы. Яны скончылі тады шосты клас.

— Слухай, Ваня, давай настуপаць у настаўніцкі тэхнікум. Каждыць, туды прымалі із 6 класаў, абы добра здадзіц уступіць экзамены. Табе хочацца быць настаўнікам?

Беларусі ў першыя гады Савецкай улады, якую напісаў, будучы ў навуковым гуртку грамадзянскага права. З ёю ездзіў у Ленінград на студэнцкую навуковую канферэнцыю, яна выклікала там цікавасць вялікай аўдыторыі. Гэта работы была пакладзена ў

аснову дыпломнай. «Станавлечение і развіціе грамадзянскага права ў Беларусі ў першыя гады Савецкай улады»— яе назва.

У цябе накіраванне на работу ў Акадэмію навук БССР. У добры час, дарагі таварыш, пасняхова працуц! Студэнцкага табе «ні пуха, ні пяра!».

С. АНЦІПЕНКА.

Ішоў ѹдзел да нас жаданы май. Са светлым, без хмурині, небам. З гарачымі сонцамі, песняю вясенняй, У беласнежным росквіце акасій, Так май прышоў.

На славную работу Натхніе ён сыноў май Айчыны. Пілотам — рваца мужна ў стратасферу. Палірнікам—перамагаці ільды. Сталь выплаўляць—рупіліў металургам, Калгаснікам—выходжваць ураджай. За працай кожны, кожнаму сваё! А я, юнак бязвусы і прафесар Амаль не ўсіх навук, вядомых школе,— да спевау,—

ШЛЯХ ПРАМЕ

стаўнікам Пустынскай сярэдняй школы. Цяжка даводзілася сінчатку васеннаццацігадовому хлопчу, не маючаму воўту, практыкі. А тут да кожнага вучния патрабен падыход.

Ішлі гады, з гадамі набываўшіся вонкі. Хутка яго прозвішча стала называцца ў ліку лепшых педагогаў.

А ўсе больш і больш хадзелася прыцягваць вучобу, цягнула да кніг.

І вось мара збываецца—Іван Антонавіч студэнт Аршанскага настаўніцкага інстытута...

**В**АЛІНА ІРЫНІЦА, як чорная хмара. І з першых дзён вайны Іван Антонавіч стаў на абарону Радзімы. Горкія ішлі адступленія ад Мінска да Масквы, змаганне за кожную пядзю зямлі, і потым радасны вyzvalençy шлях да Берліна.

А ў пераныках паміж баямі таго хадзелася зноў заніца любімай спрэвой педагога. І з кожным крокам да Берліна становілася ясна, што гэта хутка вастане.

Вось і дэнь перамогі. Радасныя, усхваляванныя твары, абдым-





# ПАЛАЖЭННЕ аб аглядзе мастацкай самадзейнасці факультетау універсітэта

МЭТА АГЛЯДУ

Агляд мастацкай самадзейнасці факультетау праводзіца з мэтай праверкі стану культурна-масавай работы на факультетах, уцягнення студэнтау у гурткі самадзейнасці, уздыму ўзоруно работы факультэтскіх гурткоў і выяўлення лепшых удзельнікаў для папаўнення агульнауніверсітэцкіх калектываў.

## УДЗЕЛ У АГЛЯДЗЕ І ТЭРМІНЫ ЯГО ПРАВЯДЗЕННЯ

У аглядзе самадзейнасці прымаюць удзел калектывы і асобныя ўдзельнікі самадзейнасці факультетау. Агляд будзе праводзіца ў актавай залі корпуса гуманітарных факультетау у наступныя тэрміны:

1. Геофак—25 красавіка 1959 года з 19.00.
2. Віяфак—6 мая 1959 года з 19.00.
3. Хімфак—16 красавіка 1959 года з 21.00.
4. Фізфак—9 мая 1959 года з 19.00.
5. Матфак—9 мая 1959 года з 21.00.
6. Гістфак—10 мая 1959 года з 16.00.
7. Філфак—10 мая 1959 года з 18.00.
8. Юрфак—10 мая 1959 года з 20.00.

Права пачаць агляд даеца калектыву мастацкай самадзейнасці, які заняў першае месца на папярэднім аглядзе.

Заключны канцэрт адбудзеца 16 мая 1959 года ў 19.00.

## УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ АГЛЯДУ МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ ФАКУЛЬТЕТАУ

Агляд мастацкай самадзейнасці таго ці іншага факультета праводзіца ў адзін і той жа дзень адначасова на ўсіх жанрах. Для ўдзелу ў аглядзе факультэт за 5 дзён да выступлення надае ў камісію па правядзенню агляду праграму канцэрта.

## ПАДВЯДЗЕННЯ ВЫНІКАУ АГЛЯДУ І ЗААХВОЧВАННЕ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ

Для правядзенню агляду створана камісія ў складзе: А. Я. Малышаў—старшыня камісіі, Ф. В. Баравік—намеснік старшыні, І. Н. Ціханенкаў—сакратар, Н. І. Хрыпко, В. В. Баркун, І. А. Сяргеев, Н. І. Жучкова, Л. К. Алексютович, А. К. Багадзеев, М. А. Лісіцын, С. Г. Новак, В. Гур'еў, Г. Герасіменка, М. Н. Лісаненка.

Пры правядзенні вынікаў агляду камісія вызначае пераможцаў (першыя трох месцы) па кожным у паасобку і нечакаючым у цэлым па ўсіх жанрах. Пры вызначэнні месца факультета ўлічваеца якасць выканання нумароў, колькасць студэнтаў, занятых у самадзейнасці, у адносінах да агульнага ліку студэнтаў, а таксама ступень удзелу студэнтаў факультета ў агульнауніверсітэцкай самадзейнасці.

Факультэт, які заняў на аглядзе першае месца, узнагароджваеца пераходным прызам рэктарата і граматай: факультеты, якія занялі другое і трэцяе месцы, адпаведна ўзнагароджваюцца граматамі рэктарата. Калектывы і асобныя ўдзельнікі самадзейнасці, якія занялі прызы ў месцы па асобных нумерах, узнагароджваюцца граматамі рэктарата.

**Камітэт камсамола, прафком, праўленне клуба БДУ.**

НА КОНКУРС

РЭПАРТАЖ

# ПРЫШЛА ВЯСНА СПАРТЫЎНАЯ

Вясну заўсёды чакаюць з нецярплюсцю. І амаль заўсёды яна апраўдае гэтыя чаканні. Радуюцца ўсе—вось калі ўрэшце можна зняць зімове ўбрание і адзенца ў лёгкія вясновыя сукенкі і касцюмы. Але больш за ўсіх задаволены, маўбы, спартсмены. Настав час пакінць спартыўную залу і ма-

дзіць у бегу на 1000 метраў мінунагоднюю пераможцу майстра спорту Р. Ачкіну. А ва ўсебеларускім кросе Тамара заняла другое месца, прайграўшы толькі чэмпіону СССР Лізе Ермалаевай.

— Ну, што ж, пачатае сезону нядрэны,—гаворыць Уладзімір Рыгоравіч Тамара пасля кросу.—Заўтра ў шэсць на трэніроўку...

перамога ў кросе складаецца з вынікаў удзельнікаў і масавасці. Як і чакалася, перамогу атрымала гістарычны факультэт, які забяспечыў стопраццэнтную яўку ўдзельнікаў. Ахілесава пята—малая колькасць ўдзельнікаў падвяляла і на гэты раз філогагаў: яны занялі перадапошнія, сёмае мес-



нексы, куды больш прыемна патрэніравацца на свежым паветры, у парку, на стадыёне. Вясна спартсмены начынаюць падвойдзіць вынікі зімовых трэніровак і браць старт у летні спартыўны сезон. Вясна, як правіла, прыносіць з сабою і першыя спаборніцтвы, і радасць перамог, і горыч паражэнняў.

ПЕРШУЮ РАДАСЦЬ вясны адчула студэнтка 4-га курса геофака першарадніца Тамара Сахацкая. Трэці год яна трэніруеца пад кіраўніцтвам майстра спорту У. Г. Кушнёрова. Вопытны трэнер змог нядрэнна падрыхтаваць Тамару да спаборніцтваў. На вясенім гарадскім лёгкаатлетычным кросе Тамара Сахацкая здолела апяре-

вісна не толькі радасці, яна ноўна і сюрпрызаў, нечакацца, іншы раз прыемных, а калі і не вельмі жаданых. Шахматысты філфака, напрыклад, вельмі задаволены. А як жа—яны ўпершыню сталі чэмпіёнамі універсітэта, пакінушы на другім месцы моцную каманду фізфака, якая не ведала да гэтага года паражэнняў. Вясновы дэбют аказаўся ўдалым.

А вось мужчынскай валейбольнай камандзе філалагічнага факультета лёна не пашанцевала. Гэта каманда выдзяляеца найбольш роўным і даволі моцным складам, але ігракам не хапіла вытрымкі, так сказаць, другога дыхання. І каманда філфака, якая мела реальнаяю магчымасць заняць адно з першых месц, вымушана задавальняцца толькі пятым.

КОЖНУЮ ВЯСНУ ва ўніверсітэце праводзіцца крос. У мінуаю нядзелю на старт вышла калі паўтары тысяча студэнтаў. Вядома, што

ча. Лепши час у мужчын у бегу на 1500 метраў паказаў А. Кузнецкы—4 мін. 22 сек., у жанчын 800 метраў хутчэй за ўсіх прабегла Н. Зюзіна.

ЩАМАТ НОВЫХ клопату па явілася ў гэтыя вясну ў старшыні спартклуба М. А. Шэнемана. Аб многім трапіла паклапаціцца: калектыв фізічнай культуры універсітэта ўпершыню ўзяў трохгадовы абавязак па падрыхтоўцы спартсменаў-раздраднікаў, інструктараў, трэнераў. Намечана вялікая колькасць цікавых сустэрч, снаборніцтваў—наогул работы хана...

Вясна моцна заняла свае пазіцыі. І няхай старт, прыняты наўшымі спартсменамі, будзе меТЬ добры фініш, каб горыч паражэнняў не збятэжыў іх, а радасць перамог не ўскружыла галаву.

А. ДОНАУ.  
Фота М. БАНДАРЭНКІ.

## ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

2 МІЛЬЁНЫ 32 ТЫСЯЧЫ РУБЛЁЎ выдаткована ў мінулым вучэбным годзе на набыццё рознага абсталявання для універсітэта.

ЗВЫШ ДЗЕСЯЦІ МІЛЬНАУ РУБЛЁЎ кожны год выдатковоеца на выплату стыпендый студэнтам нашага універсітэта.

28 МІЛЬЁНАУ 766 ТЫСЯЧ 500 РУБЛЁЎ адпусціла дзяржава для фінансавання дзяянасці нашага універсітэта на 1959 год. Сёлета адпушчана на 1,2 мільёна рублёў больш, чым у мінулым годзе.

95 ТЫСЯЧ РУБЛЁЎ каштуе дзяржаве падрыхтоўка аднаго студэнта за пяць год навучання.

Рэдактар М. ЦІКОЦКІ.



Адрес рэдакцыі: Мінск, Універсітэцкі гародок, біякорпус, 60; тэл. 2-07-19.

AT 03147 Зак. 598

Друкарня выдавецтва БДУ імя Я. Піліпа